



The
Lane Kirkland
Scholarship
Program



СТЫПЕНДЫЯЛЬНАЯ ПРАГРАМА імя ЛЕЙНА КІРКЛАНДА

Польска-амерыканскі Фонд Свабоды

Заснавальнік Праграмы

і

Фонд «Лідары змяненняў»

Адміністратар Праграмы,

абвешчаюць стыпендыяльны конкурс ў рамках спецыяльнага набору на Праграму *Kirkland Research* для кандыдатаў з **Беларусі** ў 2021/2022 навучальным годзе

Стыпендыяльная праграма імя Л. Кіркланда ўжо 20 гадоў падтрымлівае індывідуальнае развіццё маладых, мэтанакіраваных і актыўных грамадзян Усходняй Еўропы, Паўднёвага Каўказа і Цэнтральнай Азіі. Мэта Праграмы – падзяліцца польскім досведам сістэмнай трансфармацыі і еўрапейскай інтэграцыі з прадстаўнікамі дзяржаў рэгіёна.

У 2016 годзе ў рамках Стыпендыяльнай праграмы імя Лейна Кіркланда быў створаны новы напрамак – даследчая Праграма *Kirkland Research*, якая стала адказам на патрэбу ў кароткатэрміновых навукова-даследчых стажыроўках для тых, хто ўжо заявіў пра сябе ў навучы.

Праграма *Kirkland Research* прапануе стыпендыятам адзін семестр навучання, які ўключае індывідуальную навуковую працу пад эгідай навуковага кіраўніка, вынікам якой павінна стаць падрыхтоўка навуковага артыкула. Падстава для атрымання дыплама аб завяршэнні Праграмы – навуковая публікацыя, зацверджаная да друку навуковым кіраўніком. У рамках праграмы *Kirkland Research* стыпендыяты не абавязаныя наведваць заняткі ў навучальных установах.

У рамках спецыяльнага набору на Праграму *Kirkland Research* прымаюцца заяўкі ад грамадзян Беларусі, якія з'яўляюцца дасведчанымі навуковымі работнікамі, маюць ступень кандыдата навук і пацверджаныя напрацоўкі ў выглядзе навуковых публікацый. Акрамя таго, да ўдзелу ў Праграме дапускаюцца кандыдаты з Беларусі, якія скончылі 3 курс аспірантуры, пішуць кандыдацкую дысертацыю і могуць прадставіць спіс апублікаваных прац. Стыпендыяльная праграма доўжыцца адзін навучальны семестр (5 месяцаў): з пачатку лютага 2022 да канца чэрвеня 2022 года.

ВОБЛАСЦІ, у якіх могуць праводзіцца даследаванні:

- эканоміка і менеджмент,
- менеджмент у бізнесе, НКА (некамерцыйных арганізацый), культуры, адукацыі, ахове здароўя,

- публічная адміністрацыя (урадавая і муніцыпальная),
- юрыспрудэнцыя,
- грамадскія навукі (сацыяльная псіхалогія, сацыялогія),
- палітычныя навукі і міжнародныя адносіны,
- ахова навакольнага асяроддзя,
- пытанні бяспекі,
- крызіснае кіраванне,
- палітыка развіцця і гуманітарная дапамога.

КАНДЫДАТЫ

Спецыяльны набор на Праграму *Kirkland Research* адрасаваны:

- выкладчыкам вышэйшым навучальных устаноў;
- навуковым работнікам;
- аспірантам, якія скончылі 3 курс аспірантуры.

АБАВЯЗКОВЫЯ ПАТРАБАВАННІ

- месца пражывання ў Рэспубліцы Беларусь і грамадзянства Рэспублікі Беларусь (у выключных сітуацыях дапускаецца часовае пражыванне ў Польшчы);
- узрост да 45 гадоў;
- дыплом кандыдата навук ці даведка аб заканчэнні 3 курса аспірантуры;
- досвед навуковай працы – мінімум 3 гады;
- навуковыя дасягненні, у тым ліку, публікацыі;
- валоданне польскай мовай на ўзроўні мінімум B2 альбо валоданне англійскай мовай на ўзроўні C1 і дадаткова валоданне польскай мовай на ўзроўні A2.

Прапанова адрасаваная тым, хто не ўдзельнічаў у Стыпендыяльнай праграме імя Л. Кіркланда, не заканчваў аспірантуру ў Польшы.

У РАМКАХ ПРАГРАМЫ *KIRKLAND RESEARCH* МЫ ПРАПАНУЕМ:

- магчымасць весці даследаванні і напісанне навуковага артыкулу пад кіраўніцтвам дасведчаных навуковых работнікаў аднаго з 5 акадэмічных цэнтраў Польшчы (Варшава, Кракаў, Вроцлаў, Познань, Люблін);
- стыпендыю памерам 11 000 польскіх злотых ў 5 частках.

Акрамя таго, адміністратар Праграмы забяспечвае:

- пражыванне ў Польшчы на працягу 5 месяцаў;
- страхаванне выдаткаў на лячэнне, грамадзянскай адказнасці, а таксама медыцынскую страхоўку ў прыватных медыцынскіх установах;
- вяртанне выдаткаў на праезд у Польшчу і назад (згодна з усталяванымі лімітамі);
- удзел у 2-х інтэграцыйных з'ездах стыпендыятаў Стыпендыяльнай праграмы імя Л. Кіркланда;
- кампенсацыю выдаткаў на гарадскі транспарт;
- курсы польскай мовы;
- сродкі на куплю матэрыялаў і навуковых дапаможнікаў;
- пакрыццё візавага збору.

ПРАГРАМА СТЫПЕНДЫІ

- урчыстае адкрыццё Праграмы ў Варшаве напрыканцы студзеня 2022,
- індывідуальная навуковая праца (люты – чэрвень 2022),
- 2 інтэграцыйных з'езды стыпендыятаў у розных гарадах Польшчы;
- трэнінгі па развіцці і курсы польскай мовы (люты – чэрвень 2022),
- урчыстае закрыццё стыпендыі – уручэнне дыпламаў (канец чэрвеня 2022 г.).

КАЛЯНДАР І ЭТАПЫ НАБОРУ

Тэрмін падачы заявак завяршаецца **8 лістапада 2021 г.**

Выбар кандыдатаў:

I этап

Ацэнка экспертнамі формы і зместа заявак (да 22 лістапада 2021 г.).

Кандыдаты, запрошаныя да ўдзелу ў II этапе, атрымаюць адпаведную інфармацыю па электроннай пошце да 24 лістапада 2021 г.

II этап

Кваліфікацыйныя суразмовы, што праводзяцца кваліфікацыйнай камісіяй анлайн (30 лістапада - 3 снежня 2021 г.)

Вынікі

Інфармацыя аб канчатковых выніках конкурсу будзе адпраўлена па электроннай пошце да 6 - 7 снежня 2021 г.

НЕАБХОДНЫЯ ДАКУМЕНТЫ

1. Форма заяўкі, запоўненая і пададзеная анлайн:
 - анкета з персанальнымі дадзенымі,
 - абгрунтаванне жадання прыняць удзел у Праграме; стыпендыяльны праект з агульным апісаннем навуковага артыкулу, які павінен стаць вынікам Праграмы, а таксама планы падчас знаходжання на Праграме і пасля яе заканчэння, то бок, як будуць выкарыстаны веды і досвед, атрыманыя ў Польшчы (4000 – 6000 сімвалаў з прабеламі).
2. Два рэкамендацыйных лісты з указаннем дасягненняў на данны момант і кваліфікацыі кандыдата, а таксама спадзяванні, звязаныя з яго далейшым развіццём і працай у прафесійнай ці/і грамадскай сферы (на польскай, рускай ці англійскай мовах), дасланыя па электроннай пошце. Аўтарамі рэкамендацыйных лістоў не могуць быць члены сям'і кандыдата, аўтары лістоў таксама не могуць быць у шлюбе з кандыдатам (у тым ліку і ў грамадзянскім шлюбе).
3. Копія дыплама аб заканчэнні аспірантуры (ці даведка аб заканчэнні трэцяга курса аспірантуры з копіяй дыплама аб вышэйшай адукацыі на магістарскім узроўні) адпраўленыя па электроннай пошце.

Навуковыя даследванні ў рамках Праграмы *Kirkland Research* могуць праводзіцца на польскай ці англійскай мовах. Валоданне польскай мовай дазволіць ў поўнай меры скарыстацца прапановамі польскіх вышэйшых навучальных устаноў, таму кандыдаты з Беларусі, якія плануюць рэалізацыю праграмы на польскай мове, у момант пачатку стыпендыі павінны валодаць польскай мовай на ўзроўні, што дазваляе напісаць навуковы артыкул (B2). Для кандыдатаў, якія не валодаюць польскай мовай у дастатковай ступені, і плануюць напісаць

навуковы артыкул на англійскай мове, ёсць магчымасць правесці кваліфікацыйную суразмову часткова па-англійску. Гэтыя кандыдаты павінны ведаць англійскую мінімум на ўзроўні C1 і дадаткова польскую – на ўзроўні A2.

Перавага будзе аддадзена кандыдатам, якія:

- з'яўляюцца актыўнымі ў сваім прафесійным і грамадскім асяроддзі;
- маюць значныя дасягненні ў сваёй дзейнасці;
- раней не навучаліся ў Польшчы;
- выберуць для выканання навуковага даследвання польскую мову.

ПРАЦЭДУРА ПАДАЧЫ ЗАЯВАК

С падрабязным апісаннем Праграмы і інструкцыяй па запаўненні формы заяўкі можна азнаёміцца непасрэдна на сайце: www.kirkland.edu.pl ці напісаўшы па электроннай пошце работнікам Праграмы.

Форму заяўкі неабходна запоўніць анлайн.

Пасля запаўнення анлайн-формы, неабходна раздрукаваць створаную сістэмай старонку, якая падцвярджае вашу заяўку. Раздрукаваную старонку трэба падпісаць, далучыць да яе актуальны фотаздымак кандыдата і адсканаваць. Адсканаваную старонку неабходна адправіць па электроннай пошце разам з двума рэкамендацыйнымі лістамі і копіяй дыплама аб адукацыі на адрас: kirkland@kirkland.edu.pl

ТЭРМІНЫ ПАДАЧЫ ЗАЯВАК

Тэрмін падачы заявак на спецыяльны выпуск Праграмы *Kirkland Research* ў 2021/2022 навучальным годзе мінае:

8 лістапада 2021 г.

Заяўкі, дасланыя пасля заканчэння гэтага тэрміну, не разглядаюцца.

ПАТРОНАМ ПРАГРАМЫ з'яўляецца **Лейн Кіркланд** (1922 – 1999), шматгадовы лідар буйнейшай амерыканскай федэрацыі прафсаюзаў (*AFL-CIO*), член Рады дырэктараў Польшка-амерыканскага фонду прадпрымальнікаў; адзін з ініцыятараў стварэння Польшка-амерыканскага фонду свабоды. У 80-я гады XX стагоддзя сваім актыўным удзелам і аўтарытэтам падтрымліваў польскую «Салідарнасць», разумеў і падтрымліваў імкненні да свабоды і дэмакратыі іншых народаў Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Л. Кіркланд атрымаў найбольш значныя ўзнагароды, у прыватнасці, амерыканскі Медаль Свабоды і польскі Ордэн Белага арла.

КАНТАКТ:

Фонд «Лідары змяненняў»
www.leadersofchange.pl

Program Kirklanda
al. Jerozolimskie 133 lok. 56, 02-304 Warszawa
e-mail: kirkland@kirkland.edu.pl
www.kirkland.edu.pl



ПОЛЬСКА-АМЕРЫКАНСКІ ФОНД СВАБОДЫ (ПАФС) – заснавальнік Праграмы

Фонд пачаў працу ў 2000 годзе. Галоўная мэта ПАФС – узмацненне дэмакратыі, грамадзянскай супольнасці, выраўноўванне шанцаў на індывідуальнае і грамадскае развіццё, развіццё рынкавай эканомікі, а таксама перадача польскага досведу трансфармацыі краінам Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Фонд фінансуе сваю дзейнасць за кошт даходаў, крыніца якіх – сродкі Польска-амерыканскага фонду прадпрымальніцтва. На дадзены момант ПАФС перадаў Фонду 250 мільёнаў даляраў ЗША. З 2000 года Фонд накіраваў на свае праграмы больш за 216 мільёнаў даляраў ЗША.

Праграмы Фонда адмініструюцца рознымі польскімі няўрадавымі арганізацыямі, у адпаведнасці з прынцыпамі і працэдурамі, распрацаванымі Фондам.

Стыпендыяльная праграма імя Лейна Кірккланда – гэта доўгатэрміновы праект ПАФС, створаны ў 2000 годзе, з 2016 кіруецца Фондам «Лідары змяненняў». Дадатковую інфармацыю пра ПАФС і яго праграмы можна знайсці ў Інтэрнете: www.pafw.pl



ФОНД «ЛІДАРЫ ЗМЯНЕННЯЎ» (ФЛЗ) – Адміністратар Праграмы

Фонд «Лідары змяненняў» рэалізуе праграмы, што фінансуюцца Польска-амерыканскім фондам свабоды: Стыпендыяльную праграму імя Лейна Кірккланда і Праграму *Study Tours to Poland*. Акрамя таго, ад імя ПАФС Фонд ладзіць (сумесна з Еўрапейскім цэнтрам у Натоліне і *German Marshall Fund*) Варшаўскую летнюю еўра-атлантычную акадэмію WEASA.

У супрацоўніцтве з навуковымі інстытутамі, а таксама ўстановамі дзяржаўнага і няўрадавага сектара мы ствараем усё больш шырокую прапанову стажыровак і навуковага побыту ў Польшчы.

Мы фарміруем супольнасць людзей, якія вераць у змен.

Дадатковую інфармацыю пра Фонд можна знайсці ў Інтэрнэце: www.leadersofchange.pl